



# БЫТЬ МОЛОДОЙ МАМОЙ — ЗДОРОВО!



«Стать мамой, будучи студенткой, — нестрашно, но при условии, что у тебя есть поддержка родных. Если близкие люди помочь не могут, то учиться и воспитывать ребенка одной нереально», — уверена студентка 4-го курса факультета социальной педагогики и психологии нашего университета Анастасия Бойко. Девушка знает, о чем говорит, ведь она родила сына, когда училась на 2-м курсе. Сейчас Дениске уже два годика.

По словам молодой мамы, абсолютное большинство преподавателей факультета отнеслось к ней с пониманием. Сразу после родов Настя два месяца официально находилась на больничном, но старалась посещать хотя бы некоторые занятия, чтобы не отстать от одногруппников, а также выполняла дома индивидуальные задания.

Первое время учиться было непросто. Дениска — как это иногда происходит у младенцев — перепутал время суток: сладко спал днем, а ночью вел себя очень активно.

«Я учусь сравнительно неплохо. Средний балл не ниже восьми, и только в первом семестре 2-го курса, когда родился малыш, «скатилась» до семерки, но уже во время летней сессии исправилась», — вспоминает девушка.

Настя признается, что они с мужем не планировали так рано становиться родителями. Но раз так произошло, то хорошо, тем более что семья студентки полностью поддерживала молодоженов.

Сегодня она с мужем и сыном живет в одной квартире со своей мамой, а их соседями по лестничной площадке явля-

ются родные бабушка и дедушка, которые души не чают в правнучке. Потому мальчик, когда мама уходит в университет, не чувствует себя одиноко.

«Первое слово, которое сказал Дениска, было «папа». Честно, сначала обижалась, даже винила себя в том, что это могло произойти из-за моей учебы. Но ведь, с другой стороны, муж также учится и работает, потому, видимо, дело не в этом. Просто Денис, как и все мальчишки, больше привязан к отцу. Впрочем, сегодня сын уже уверенно говорит «мама», «баба», «дай» и другие самые важные слова», — рассказывает Настя.

Кстати, назвать мальчика Денисом предложила мама студентки. Сами молодые родители задумывались об имени Станислав, но женщина сумела всех убедить.

На вопрос, готова ли девушка пойти во второй декретный отпуск, она лишь смеется и отвечает, что не раньше чем через десять лет. В следующем году Настя планирует поступать в магистратуру и параллельно работать.

«Все-таки молодой мамой быть хорошо: у тебя еще хватает энергии не спать по ночам, учиться и делать что-то по дому. Тем более, как мне кажется, это здорово: сын вырастет, и у нас с ним еще будут общие интересы», — рассуждает студентка.

Настя рассказывает, что все прекрасно уживаются вместе в одной квартире. Муж умеет и любит готовить, чем просто не мог не покоришь тещу.

«В нашей семье для ребенка авторитет и строгость — это папа. Если он сказал, что Дениска мультиков не получит,

значит, так и будет. Я же могу поругать сына, но потом сразу его жалею. Знаю, что это неправильно, но ничего не могу с собой поделать. Вроде все и понимаю, но, когда Дениска бежит ко мне, просто не могу его не обнять. Считаю, что детей наказывать нужно, но только за серьезный проступок. Если малыш пришел грязным с улицы — это не преступление, а если он, скажем, отобрал у кого-то игрушку или ударил другого ребенка просто так — нужно разбираться. Когда ребенка совсем не наказываешь, он начинает чувствовать вседозволенность».

Студентка признается, что изначально планировала поступать на филологический факультет на специальность «русская филология. Литературно-редакционная деятельность», но затем выбрала факультет социальной педагогики и психологии и ничуть об этом не пожалела. Ей нравится учиться и понимать, что вся ее жизнь будет посвящена работе с детьми. Девушка уже не раз проходила практику в школах города и пришла к выводу, что работа социального педагога — ее призвание.

«Как студентка, которая обучается по специальности «социальная педагогика», и как молодая мама я хотела бы посоветовать всем родителям одно: проводите побольше времени со своими детьми. Ходите вместе гулять, стройте башенки из кубиков, играйте в футбол и почаще обнимайтесь. Поверьте, лучшее, что вы можете дать своему ребенку, — это внимание».

Алеся ДУБРОВСКАЯ

**Юлия Петровна БЕЖЕНАРЬ,**  
 проректор по воспитательной работе,  
 кандидат педагогических наук, доцент

**Охарактеризуйте себя тремя словами.**

Целеустремленная, креативная и сильная.

**Кем Вы хотели стать в детстве?**

Кем я только ни мечтала стать: летчиком (космонавтом), актрисой (и даже готовилась к поступлению в Москву), врачом (отец отговорил, так как сам врач).

**Принцип, которым Вы руководствуетесь в профессии.**

Если один, то это принцип развития. А если несколько — взаимопонимания, активности и т. д.

**Ваша заветная мечта сегодня.**

Время от времени и в зависимости от своего возраста, конечно, были разные мечты. Проанализировав, сегодня понимаешь, насколько они были неглавными, а иногда и эгоистичными. Моя мечта — чтобы родные и близкие мне люди были здоровы.

**Последняя книга, которую Вы прочли.**

По роду своей профессии читаю много литературы, связанной с дисциплинами, которые я преподаю студентам («Начертательная геометрия», «Компьютерное моделирование геометрических тел» и т. д.). Что же касается художественных произведений, то мне помогает отвлечься книга Ю. Шиловой «Слишком редкая, чтобы жить, или Слишком сильная, чтобы умереть».

**Что бы Вы пожелали нынешним студентам?**

Уверенности, креативности, успешности и, конечно же, любви и красоты.



# ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Сегодня на вопросы нашей анкеты отвечают проректоры по направлениям деятельности:  
**Юлия Петровна Беженарь,**  
**Веслав Иосифович Турковский,**  
**Инна Михайловна Прищепа,**  
**Геннадий Семёнович Овчинников.**



**Веслав Иосифович ТУРКОВСКИЙ,**  
 проректор по учебной работе,  
 кандидат педагогических наук, доцент

**Охарактеризуйте себя тремя словами.**

Целенаправленность, непрерывность, результативность.

**Кем Вы хотели стать в детстве?**

Военным.

**Принцип, которым Вы руководствуетесь в профессии.**

Это известные слова советского педагога и писателя А. С. Макаренко: «Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требовательности к нему».

**Ваша заветная мечта сегодня.**

Подготовка в нашем университете высококлассных специалистов и достойных граждан.

**Последняя книга, которую Вы прочли.**

«Теория и технология обучения. Деятельностный подход. Учебное пособие для вузов» Ю. Г. Фокина.

**Что бы Вы пожелали нынешним студентам?**

Упорства в достижении целей и максимального использования имеющихся богатых возможностей.



**Инна Михайловна ПРИЩЕПА,**  
 проректор по научной работе,  
 доктор биологических наук, профессор

**Охарактеризуйте себя тремя словами.**

Справедливая, умная, трудоспособная.

**Кем Вы хотели стать в детстве?**

Историком.

**Принцип, которым Вы руководствуетесь в профессии.**

Никаких двойных стандартов.

**Ваша заветная мечта сегодня.**


Человек начинает мечтать, когда у него ничего не получается. Я люблю, путешествую, работаю, то есть касаюсь самых приятных вещей в этой жизни. Нужно из жизни создавать мечту, а из мечты — реальность.

**Последняя книга, которую Вы прочли.**

«Игра форов» Лоис Макмастер Буджолд.

**Что бы Вы пожелали нынешним студентам?**

Желаю вам быть такими студентами, у которых есть чему поучиться. Пускай доценты и профессора с гордостью будут говорить о вас и ставить в пример юным первокурсникам!



**Геннадий Семёнович ОВЧИННИКОВ,**  
 проректор по административно-хозяйственной работе

**Охарактеризуйте себя тремя словами.**

Жизнерадостный, оптимистичный, с чувством юмора.

**Кем Вы хотели стать в детстве?**

Инженером, руководителем завода.

**Принцип, которым Вы руководствуетесь в профессии.**

Один какой-то принцип очень сложно выделить. У меня их три: порядочность, спокойствие, надежность.

**Ваша заветная мечта сегодня.**

Если говорить о профессии, то достойно работать. А что касается жизни, то находить взаимопонимание с людьми.

**Последняя книга, которую Вы прочли.**

Один из детективов знаменитого британского писателя Джеймса Чейза.

**Что бы Вы пожелали нынешним студентам?**

Целеустремленности, настойчивости, достойного поведения.



На адрес нашего университета и лично ректора А. В. Егорова в октябре пришло несколько писем со словами благодарности.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»» благодарит ректора А. В. Егорова, декана педагогического факультета И. А. Шарاپову, заместителя декана по воспитательной работе Е. А. Кушину, доцента кафедры музыки Ю. С. Сусед-Виличинскую, преподавателя этой же кафедры А. Н. Симакову за помощь в организации и проведении торжественного мероприятия и концерта, посвященного 30-летию Витебской

## МАШЕРОВЦАМ ГОВОРЯТ СПАСИБО

городской организации Белорусского общества инвалидов, а также праздника «Ярмарка «Золотой возраст»», приуроченного к Международному дню пожилых людей. Кроме этого, учреждение выражает признательность за участие в мероприятии студентам 14-й группы педагогического факультета специальности «Музыкальное искусство, ритмика и хореография».

\*\*\*

Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского

района выражает благодарность ректору А. В. Егорову за содействие в организации танцевального фестиваля «Стихия молодости», посвященного Международному дню пожилых людей, и заместителю декана по воспитательной работе факультета обучения иностранных граждан А. А. Ганкович за поддержку дружественных связей наших учреждений. Центр отдельно благодарит студентов ФОИГ, активистов волонтерского отряда «Аркадаг – всегда рядом».

\*\*\*

Руководитель Витебского клубного дома «Крылья надежды» Е. М. Барило от имени своего объединения, общественной организации «Белорусская ассоциация социальных работников», службы социально-психологической реабилитации прислала письмо на адрес нашей альма-матер со словами благодарности и признательности декану педагогического факультета И. А. Шарাপовой за оказание помощи в организации мероприятия «Нетворкинг. Психическое здоровье.

От диалога к сотрудничеству».

Е. М. Барило благодарит также волонтеров-студенток 32-й и 42-й групп педагогического факультета за активное участие в проведении мероприятия.

\*\*\*

Администрация Первомайского района за подписью заместителя главы М. В. Новицкой выражает благодарность ректору А. В. Егорову и коллективу студии эстрадной песни «Шанс» (руководитель Е. А. Кушина) за помощь в подготовке и прове-

дении праздника микрорайона «Билево» «Выбирай и двигайся!».

\*\*\*

Администрация учреждения «ЛТП № 9» управления ДИН МВД по Витебской области благодарит за помощь в организации и проведении студентами нашего учреждения образования коллективных воспитательных мероприятий правовой направленности с гражданами, находящимися в ЛТП № 9. Особая благодарность третьекурсникам юридического факультета Елизавете Романченко, Владимиру Насатовичу, Андрею Хлопченко.

## «ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

**на Ваш взгляд, такие форумы?**

— Сегодня форумов подобного плана проводится

достаточно много как у нас в стране, так и за рубежом. И, я думаю, чем больше людей будет охвачено подобной

«лихорадкой», тем лучше. Ведь основная тема посвящена IT-технологиям, а без них в наши дни фактически

не обойтись. Что же касается студентов, то они должны понимать: цифровизация не заканчивается на игрушках в телефоне. Более того, она подразумевает собой изменение сознания, пересмотр всех подходов к обучению, производству и повседневной жизни.

**— Каковы в целом перспективы развития IT-технологий в Беларуси?**

— Как и для любой другой страны, для Беларуси развитие IT-сферы находится в приоритете. Ведь последняя позволяет нам придерживаться мировых тенденций. Нельзя сказать, что информационные технологии — это просто какая-то цифровая экономика. Даже у себя в институте мы понимаем, что гаджеты, с помощью которых мы управляем новым разработанным оборудованием, дают возможность на достойном уровне конкурировать с западными компаниями. Поэтому, я думаю, нам просто нужно максимально цифровизоваться.

Сегодня все активнее развиваются беспроводные технологии. Так, после поста-

вок нашего оборудования различным компаниям мы можем наблюдать за его работоспособностью на расстоянии. Независимо от того, где оно находится, нужные данные о его техническом состоянии отображаются на смартфоне. Помимо этого, появляются новые гаджеты, которые не требуют подключения к сети. Мне кажется, за такими устройствами будущее.

**— В последнее время нередко встречаются учреждения высшего образования, где совмещаются обучение «лицом к лицу» и онлайн-обучение. Как Вы относитесь к подобной практике?**

— Я считаю, что здесь надо быть очень осторожным, чтобы, как говорится, не перегнуть палку. Дистанционное образование уместно в тех случаях, когда люди самостоятельно могут получить какие-то дополнительные знания или переквалифицироваться. В учреждениях же высшего образования студенты попадают в определенную среду, они общаются и работают в команде. Мне кажется, что каждый из этих методов обучения важен, а их сочетание дает множество преимуществ.

**Инна ШИРКЕВИЧ.**

**На снимке:** во время подписания договора.

**Фото О. ЛУЗГИНОЙ.**



Под таким названием в начале октября в ВГУ имени П. М. Машерова прошел специальный IT-форум, организаторами которого выступили наш университет и управление образования Витебского облисполкома. Среди приглашенных гостей можно было встретить представителей таких известных компаний, как ООО «Айтико», ИЧТУП «МУК-Компьютер», ИООО «Майкрософт Софтвар Бел», Check Point Software Technologies. На встрече были подняты многие актуальные темы: формирование информационно-коммуникативных компетенций будущих педагогов в информационно-образовательной среде университета, цифровые образовательные ресурсы в деятельности педагога, психолого-педагогические проблемы применения информационных технологий в образовании и т. д. Помимо этого, в рамках форума ректор нашего учреждения образования Алексей Владимирович Егоров и директор Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси Виталий Геннадьевич Залеский подписали договор о сотрудничестве.

Позже нам удалось встретиться с руководителем института и задать ему несколько вопросов.

**— Виталий Геннадьевич, насколько важны сейчас,**

## ВГУ — ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Впервые в этом учебном году в нашем университете проводился день открытых дверей, который собрал сотни абитуриентов. Одним из его участников был Михаил Могучий (витебская средняя школа № 29). С детства у юноши была склонность к языкам, а не к точным наукам. Поэтому он без проблем определился с будущей профессией, решив, что хочет учиться на филологическом факультете. Подходящее учреждение высшего образования выбрали, посоветовавшись на семейном совете. Оказалось, что лучший вариант — ВГУ имени П. М. Машерова. В скором времени Михаил собирается пополнить ряды тех немногих представителей сильного пола, которые получают высшее образование по специальности «романо-германская филология». Несмотря на то, что до сдачи ЦТ и вступительных испытаний еще немало времени, юноша уже готовится основательно. Он посетил

наш университет в день открытых дверей, чтобы разузнать все подробности.

Среди пришедших ребят встречались и те, кому лишь через пару лет предстоит сделать свой первый серьезный выбор после школьной скамьи. Так, десятиклассница витебской средней школы № 44 Ольга Зайцева уже сегодня знает, что будет студенткой нашей альма-матер. Девушка собирается поступать на исторический факультет и по его окончании стать учителем истории. Позже она призналась, что в очередной раз убедил ее в правильности своего решения то, насколько креативно была организована в университете подобная встреча с абитуриентами.

Для будущих студентов в холле актового зала развернулась целая презентация факультетов. Помимо этого, специально для гостей был проведен необычный квест, организованный истфаком при поддержке биологического и юридического факультетов.

Каждая команда проходила пять станций. Сначала ребята разбирались с настенным чертежом Витебска 1664 года и искали на нем Ратушу. Потом в холле читального зала библиотеки они расшифровывали с помощью найденной книги номер аудитории — 138-й. Придя туда, в кабинет кримина-

листики, собирали пазлы с изображением известных исторических личностей и угадывали, кто это. Особенно запомнилось учащимся задание, которое они выполняли в одной из аудиторий биологического факультета. Юноши и девушки собирали скелет человека и его органы, такие как глаза и мозг. Конечной станцией стала обсерватория, где находились в заточении музы. Они предлагали будущим студентам угадать музыкальное наследие Вивальди.

Так, с помощью квеста старшеклассники поближе познакомились с нашей альма-матер, а вот о направлениях ее деятельности они узнали на праздничном концерте. Ребята совершили настоящее путешествие по разным континентам (Образование, Наука, Творчество и т. д.), окупившись ненадолго таким образом в университетскую жизнь. О ней в своем выступлении более подробно рассказал проректор по учебной работе Веслав Иосифович Турковский: «Каждый факультет — это своеобразный остров сокровищ, где работают высококлассные преподаватели. Они знают, как продуктивно поделиться своими ценными знаниями. Кроме того, у нас замечательные и мудрые деканы, которые будут сопровождать вас на протяжении всех лет учебы».

Позже для школьников были проведены консультации по предметам ЦТ и вступительных испытаний, проводимых в университете.

**Инна ШИРКЕВИЧ.**



**На снимках:** во время дня открытых дверей.  
**Фото автора.**

# НАСТАЎНІК — ГЭТА НЕ ПРАФЕСІЯ, ГЭТА ЛАД ЖЫЦЦЯ

## ЮРАСЬ КАЛАСОЎСКІ: «МЕЦЬ МАРУ, ВЕРЫЦЬ У СВАЕ СІЛЫ — І ЁСЁ АТРЫМАЕЦЦА!»

Неаднойчы з балкона сваёй кватэры (жыву і працую ў Магілёве) я назірала, як на стадыёне вялікага спартыўнага комплексу, што знаходзіцца непадалёку, займаецца лёгкай атлетыкай статны малады мужчына. Напэўна, ён прафесійны спартсмен і рыхтуецца да спаборніцтваў. Калі ж мы пазнаёміліся, то аказалася, што гэта настаўнік беларускай мовы і літаратуры Магілёўскай гарадской гімназіі № 1, выпускнік нашага ўніверсітэта Юрась Каласоўскі.

Юрась вучыўся на факультэце беларускай філалогіі і культуры (спецыяльнасць «беларуская мова і літаратура. Літаратурная работа ў газетах і часопісах»). Зараз ён не толькі выкладае родную мову і літаратуру, але і з'яўляецца рэдактарам гімназічнай газеты «Статус-КВО», выкладчыкам курсаў «Мова нанова — Магілёў», лічыць сябе марафонцам-аматарам. Сёння Юрась — гоcць нашай рэдакцыі.

— Юрась, чаму Вы вырашылі стаць настаўнікам?

— Відаць, проста таму, што пасля заканчэння ўніверсітэта і службы ў арміі мяне найперш чакалі ў Магілёўскай гарадской гімназіі № 1 — навукальнае ўстанова, куды я калісьці пайшоў у першы клас.

— Як так атрымалася, што Вы паступілі вучыцца ў Віцебскі ўніверсітэт, калі ў Магілёве таксама можна было атрымаць педагагічную адукацыю?

— Тут усё проста: у Магілёве тады не было спецыяльнасці, якая б спалучала журналістыку і беларускую мову. Таму выбраў Віцебск — горад, дзе жывуць мае сваякі і дзе падчас навучання ва ўніверсітэце можна было стаць адначасова і настаўнікам, і журналістам.

Менавіта таму праз некалькі год працы настаўнікам я стаў рэдактарам гімназічнай газеты «Статус-КВО», рэдакалегія якой потым двойчы перамагала на рэспубліканскім конкурсе дзіцячых СМІ «Свежы вечер».

У сваёй працы я сумашчаю і настаўніцкую, і журналісцкую дзейнасць, што мне вельмі падабаецца.

— Узгадайце, калі ласка, адну з самых яркіх падзей Ваших студэнцкіх гадоў?

— Маё студэнцкае жыццё было вельмі цікавым і насычаным самымі рознымі падзеямі. Добра запомнілася фальклорная практыка ў Талачынскім раёне пад кіраўніцтвам Франца Іванавіча Сіюко: мы жылі ў вёсцы, размаўлялі з яе жыхарамі і пры гэтым паспявалі добра адпачыць!

— Хто з выкладчыкаў Вам найбольш запамніўся і чаму?

— У той ці іншай ступені запамніўся амаль кожны выкладчык, але цяпер, праз 12 год пасля заканчэння ўніверсітэта, з асаблівай цэльнай згадаю Генадзя Міхайлавіча Бабіна (дапамагаў ва ўсім і заўсёды), з якім мы падтрымліваем сувязь дагэтуль.

— Сёння ў 19 гадаках нашай краіны дзейнічаюць модныя бесплатныя курсы беларускай мовы «Мова нанова». Хто Вам прапанаваў стаць іх выкладчыкам у Магілёве?

— Заснавальнік курсаў — Глеб Лабадзенка. З таго часу прайшоў ужо чатыры гады, студэнтамі стала не адна сотня чалавек.

Для мяне выкладанне на курсах — не толькі вельмі цікавы і карысны вопыт працы з рознаўзроставай аўдыторыяй, але і магчымасць знаёмства з дасведчанымі людзьмі, адмысловаму ў сваёй справе, якія рэгулярна становяцца гасцямі нашых заняткаў.

Акрамя таго, неад'ёмнай часткай курсаў «Мова нанова — Магілёў» сталі канцэрты музыкі, з многімі з іх мы падтрымліваем цёплыя адносіны.

— Юрась, як даўно Вы пачалі займацца лёгкай атлетыкай і якіх вынікаў у гэтым відзе спорту дасягнулі?

— Пачаў займацца бегам

Антонавіча Арцямёнка (ён памятаецца інтэлігентнацю і вытрыманасцю), Вольгу Івану Руска (без яе не было б маёй дыпломнай работы па беларускай фантастыцы), Юргенію Нічыпарэўну Марозаву (дзякуючы ёй я ведаю, што амаль нічога не ведаю ў беларускай мове) і, канешне, нашага куратара Юрыя

прымалі ўдзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Бягучыя гарады» ў дапамогу дзецям. Распавядаць крыху пра гэта.

— У акцыі прымаю ўдзел ужо другі год. Летась мы бегалі разам з вучнямі майго класа на школьным стадыёне. А вось сёлета маім самым адданым бальшчыкам быў паўтарагадовы сын Максім.

І хаця па плане трэнера ў гэты дзень у мяне была толькі лёгкая прабежка, не ўтрымаўся і на працягу ўсёй акцыі бег у хуткім для сябе тэмпе, менш за 40 хвілін пераадолеўшы амаль 10 км.

— Цікава, пра што марыць такі рознабаковы чалавек?

— Мары ёсць, і яны розныя. У настаўніцкай працы хачу паказаць высокую вынікі пры падрыхтоўцы вучняў да алімпіяд, а ў даследчай рабоце — атрымаць дыпламы на рэспубліканскім узроўні. Што тычыцца вандроўак, то планую як-небудзь яшчэ раз грунтоўна пабыць у розных кутках Беларусі, напрыклад, на працягу лета наведаць усе 118 раёнаў рэспублікі. Магчыма, потым напішу пра гэта кнігу. Наконт марафонаў — хочацца паляпшаць свае вынікі. Мару прыняць удзел у чэмпіянаце свету па бегу на 100 км ці здзейсніць забег праз усю Беларусь!

— Што б Вы пажадалі ўсім сённяшнім студэнтам і маладым спецыялістам?

— Мець мару, верыць у свае сілы — і ўсё атрымаецца!

— Вялікі дзякуй Вам, Юрась, за такую змястоўную размову!

Аліна КАЗАЧОК, студэнтка 3-га курса ФЛФ.

На здымку: Юрась Каласоўскі.

Фота з уласнага архіва рэспандэнта.



Першы курс — гэта, напэўна, самы цікавы і адказны перыяд навучання ва ўніверсітэце. З аднаго боку, самастойнае жыццё, нечаканыя знаёмствы, новыя сябры, цёплыя сустрэчы. З другога — як ты зарэкамендуеш сябе на самым пачатку, так і складзецца твая далейшая вучоба.

Якім ён быў, першы курс, для выпускнікоў нашай альма-матар? Сёння яны дзеліцца з намі сваімі ўспамінамі.

Анастасія САЛАЎЕВА, выпускніца гістарычнага факультэта 2005 года:

— Першы свой курс нязменна ўзгадваю з пяшчотай. Гэта хіба ці не самы рамантычны перыяд. У цябе ўсё наперадзе, усе дзверы перад табою адчынены, усе вышыні, здаецца, могуць лёгка скарыцца перад табою. Нарэшце адчуваеш сябе дарослым, самастойным, адказным за сваё жыццё. Новыя знаёмствы, доўгія пасядзелкі ў бібліятэцы (мы, здавалася, больш гаварылі там адзін з адным, чым вучыліся), першая сесія, курсавая работа, напісаная ад рукі (колькі старонак я перапісвала з-за памылак — гэтага ў памяці, дзякаваць богу, не захавалася), ну і, вядома, вечарынікі з аднакурснікамі.

Усё гэта складалася ў выдатную і вельмі цёплую карціну першага года навучання. Але, мусіць, самая яркая ўспаміны пакінула археалагічная практыка. Тры тыдні мы жылі ў наметках на беразе Дзвіны, гатавалі сабе ежу на вогнішчы, вялі раскопкі. Мо таму мой сын цяпер хоча стаць археолагам?..



## ПЕРШЫ КУРС НЯЗМЕННА ЎЗГАДВАЕЦЦА З ПЯШЧОТАЙ

Вікторыя ДАШКЕВІЧ, выпускніца факультэта беларускай філалогіі, гісторыі і культуры 1996 года:

ларусізацыі — шырока і гучна. Не памятаю, хто быў тады аўтарам гэтай ідэі, але кожнай групе факультэта прапанавалі зрабіць прысвечаны пазту літмантаж, кампазіцыю або міні-спектакль — хто як адчуе. Мы ў той час былі не такімі смелымі і разнявольнымі, як сённяшняя моладзь. Тым не менш, не адмовіўся ніхто.

Нек, перабіраючы старыя паперы, я знайшла сцэнарый таго выступлення. Мая група тады пісала п'есу. Як здавалася нам, сур'ёзную і сімвалічную. На цяперашні мой погляд — паўдзіцячую і смешную.

«Удзельнікі выходзяць на сцэну са свечкамі, укланчаюцца, чытаюць рэмарку.

Гучыць верш:

На добры помнік ты не заробіў, Як на прысутнасць бацькі ў час апошні.



— Я стала першакурсніцай у 1991 годзе. Гэта быў злом эпох. І дух часу — самае галоўнае, што прыводзіць цяпер.

Беларускі фільм толькі стаў самастойным і адразу ж ператварыўся ці не ў самы запатрабаваны факультэт тады яшчэ педагагічнага інстытута. Веданне мовы давала неблагія бонусы, адназначна, конкурс быў вялікім. А чым большы конкурс, тым лепшых можна выбраць студэнтаў. І мне здавалася, што вакол самых таленавітых, самых разумных людзей. Зорным быў і выкладчыцкі склад.

Мне спатрэбілася, напэўна, пара год, каб зразумець: не ўсё аднакурснікі могуць быць маімі сябрамі, не ў ўсіх лекцыях мне аднолькава цікава. Але на першым курсе адчуванне акрыленнасці было шалёным. Мне шаснаццаці, і ўсе шляхі мае — выбірай лобы. У той год адзначалася 100-годдзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча. На хвалях бе-

## ПЕДАГОГ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

В 2009 году известным белорусским астрономом-любителем Виталием Невским была открыта малая планета. Этому астероиду присвоили номер 216897 и дали название Golubev, утвержденное комиссией Международного астрономического союза. Первооткрыватель посвятил планету своему наставнику, известному астроному, председателю Витебского астрономического клуба «Гелиос» при ВГУ имени П. М. Машерова Владимиру Александровичу Голубеву.

Педагог с самого детства влюблен в звездное небо, интерес к которому пробуждал и в своих учениках. Вспоминаю время, когда он работал в витебской средней школе № 15. Тогда этот необычный звездочет-волшебник впервые привел нас, второклассников, в планетарий. Те ощущения никогда не забыть: звездное небо двигалось по сферическому куполу, и казалось, что мы движемся вместе с ним, словно в открытом космосе. Будучи школьником, я даже не подозревал, сколько важного, значимого делает мой учитель астрономии.

Владимир Александрович 10 лет проработал в астрономической обсерватории Дальневосточного научного центра Академии наук СССР, расположенного под Уссурийском. Круг его научных интересов составляло изучение физических процессов на Солнце и процессов в малых телах Солнечной системы. В те годы у астронома было множество командировок по всему бывшему Советскому Союзу. В 1974 году Владимир Голубев стал членом бюро юношеской



На снимке: (слева направо) О. Г. Артемьев и В. А. Голубев.

секции Центрального совета Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Его представители ежегодно съезжались на специальные семинары, где педагог и познакоился с коллективами из Беларуси и со своей будущей женой — преподавателем Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова Ларисой Павловной Лабуньковой. Кстати, именно она открыла в своем супруге еще один талант. Как оказалось, Владимир Александрович исполняет романсы. Сегодня семья Голубевых нередко можно встретить во время выступлений на различных университетских и городских мероприятиях.

В город на Двине астроном Голубев переехал в 1978 году. С тех пор Витебщина стала для него второй родиной. Здесь на новом уровне он организовал всю работу региональных астрономов-любителей. На протяжении многих лет продолжает вести наблюдения за небесными светилами и объектами, Владимир Александрович исполняет романсы. Сегодня семья Голубевых нередко можно встретить во время выступлений на различных университетских и городских мероприятиях.

пуляризации звездной науки, а также организовывает лекции, круглые столы и встречи с космонавтами. Так, три года назад настоящим подарком для студентов нашего учреждения образования, а также для школьников Новкинкой средней школы Витебского района стало знакомство с действующим космонавтом Роскосмоса, участником космических экспедиций МКС-39/МКС-40 Олегом Германовичем Артемьевым. Не так давно он порадовал и самого Владимира Александровича, позвонив

## ЛЮБИМОЕ ДЕЛО УЧИТЕЛЬ НЕ ПРОМЕНЯЕТ НИ НА КАКОЕ ДРУГОЕ

Каждый год наша альма-матер выпускает тысячи молодых специалистов. Многие из них спустя некоторое время становятся настоящими профессионалами своего дела. Все они — гордость ВГУ имени П. М. Машерова. Однако есть те, кто заслуживает особой похвалы. Например, учитель математики ГУО «Средняя школа № 31 г. Витебска» Наталья Владимировна Щеглова. В прошлом году она стала участницей Республиканского конкурса профессионального мастера «Учитель года Беларуси», который проводится раз в три года. Педагоги Витебщины, в том числе и Наталья Владимировна, заняли первое общекомандное место. Высокие результаты выдающийся учитель демонстрирует на деле. Из года в год ее ученики становятся победителями многочисленных олимпиад. Мы пообщались с Н. В. Щегловой, попросив ее немного поностальгировать.

— Наталья Владимировна, почему в свое время выбрали именно ВГУ имени П. М. Машерова?

— Почти до конца 11-го класса я была уверена в том, что получу экономическое образование. Но однажды день само-

управления в школе изменил мои планы: мне настолько понравилось быть учителем, что я загорелась желанием поступать в ВГУ имени П. М. Машерова. Да и классный руководитель Тамара Васильевна Сафонова поддержала меня в выборе университета и профессии педагога. У меня была золотая медаль, и при поступлении достаточно было сдать на отлично математику, с чем я успешно справилась. Вот уже 13 лет занимаюсь любимым делом, которое не променяю ни на какое другое.


— Что из студенчества Вам запомнилось больше всего?

— Как самое веселое время вспоминается работа на колхозных просторах, куда попали, будучи первокурсниками, уже в сентябре. Мы смогли не только хорошо узнать друг друга и стать приятелями, но и сохранить дружбу на протяжении всех лет учебы.

— Сегодня Вы работаете

учителем математики в витебской средней школе № 31. Повлияли ли в свое время педагоги университета на ваш выбор связать судьбу с преподаванием?

— Во время учебы в ВГУ имени П. М. Машерова у меня даже мысли не возникло, что я буду работать не в школе. А преподавателем лишь подтолкнули мой выбор. И здесь нельзя не отметить Михаила Ивановича Намумка. Требовавшийся к себе и студентам, нестандартный, всегда пунктуальный, знающий и любящий свое дело, он великолепно объяснял материал. Во время учебы в магистратуре моим научным руководителем



ему на мобильный телефон прямо из космоса, чтобы поздравить с днем рождения. Несомненно, это лишь маленькая часть признательности, которую на самом деле заслуживает такой замечательный человек.

Алексей ФЕНЧЕНКО.

Р. С. В планетарий нашего университета постоянно приходят студенты и школьники, а Владимир Александрович Голубев проводит для них увлекательнейшие экскурсии.

Например, недавно возможность поближе познакомиться с космосом была у студентов 12-й группы биологического факультета. Своими впечатлениями об этом мероприятии поделилась Арина Царёва:

«Оказывается, ночное небо, которое мы видим, — это лишь красивая обертка, за которой скрывается загадочный звездный мир, а о каждом бриллианте на темном бархате небосклона можно говорить часами.

В этом мы и убедились, когда в планетарии уселись на удобные стулья, в помещении погас свет, а Владимир Александрович начал рассказывать о строении Солнечной системы, о том, как образовывались космические тела, и учил находить на небе созвездия.

После этого астроном каждому из нас дал подержать в руках часть Сихотэ-Алинского железного метеорита, упавшего на Землю в 1947 году. А с высоты смотровой площадки, которая находится на крыше университета, с помощью бинокularного телескопа мы рассмотрели ближайшие районы города.

Посещение планетария запомнилось нашей группе надолго. Мы получили заряд положительных эмоций и поняли, что космос учит нас многому и чем больше мы даем ответов, тем больше загадок он нам задает. Здорово, что есть такие люди, как Владимир Голубев, благодаря которым мы можем раскрыть некоторые секреты звездного неба».

## ШКОЛА — ГЭТА ЖЫЦЦЁ



З Валянцінай Міхайлаўнай Ерашовай (на здымку) выпускніцай ВДУ імя П. М. Машэрава, настаўніцай фізікі лепельскай сярэдняй школы № 2, я пазнаёмілася, калі была вучанцай.

Педагог працуе ў школе з 1980 года, з паваяй і чуласццо ставіцца да вучняў, любіць і ведае свой прадмет, удзельнічае ў розных школьных мерапрыемствах, рыхтуе вучняў да алімпіяд і праводзіць адкрытыя ўрокі.

— Мне вельмі падабаецца мая прафесія, нават не ўяўляю сябе на іншым месцы. У нашай сям'і шмат настаўнікаў. Напрыклад, з чатырох сясцёр маёй мамы трое — педагогі, — дзеліцца Валянціна Ерашова.

Уважліва слухаю настаўніцу і не перастаю здзіўляцца: як шмат у ёй энергіі, цікавыя задумкі, шчырасць, які натхнёна яна раскавае пра фізіку, які ўспамінае, што ў дзяцінстве замест гульні на вуліцы рашала задачы і сканворды.

— Школа для мяне — гэта не толькі месца працы, але і мажлівасць развівацца, папаўняць свае веды. Школа — маё жыццё.

Цікаўлюся ў Валянціны Міхайлаўны ўспамінамі пра студэнцкія гады, вучобу ва ўніверсітэце. З усмешкай на твары настаўніца пачынае распавядаць:

— У мяне былі найцудоўнейшыя выкладчыкі, у меру строгія, але справядлівыя. Памятаю сесіі, асабліва летнія, калі на вуліцы цёпла, вятрыска павявае, а мы а палове сёмай на першым трамваі едзем ва ўніверсітэт (тады — педагагічны інстытут), каб паспець заняць месца і зайсці на экзамен у першай пярцёры.

Пытаюся ў настаўніцы, ці прыязджалі яна ў сваю альма-матар пасля яе заканчэння.

— Шмат разоў, калі сустракаліся з аднакурснікамі ці калі прывозіла вучняў на алімпіяду. Знешне ўніверсітэт змяніўся, папрыгажэў... Сённяшнім жа студэнтам хачу пажадаць любіць сваю справу і павязьце педагогаў.

Аліна КАРПЫЗІНА, студэнтка 2-га курса ФЛФ.

— Менавіта таму праз некалькі год працы настаўнікам я стаў рэдактарам гімназічнай газеты «Статус-КВО», рэдакалегія якой потым двойчы перамагала на рэспубліканскім конкурсе дзіцячых СМІ «Свежы вечер».

У сваёй працы я сумашчаю і настаўніцкую, і журналісцкую дзейнасць, што мне вельмі падабаецца.

— Узгадайце, калі ласка, адну з самых яркіх падзей Ваших студэнцкіх гадоў?

— Маё студэнцкае жыццё было вельмі цікавым і насычаным самымі рознымі падзеямі. Добра запомнілася фальклорная практыка ў Талачынскім раёне пад кіраўніцтвам Франца Іванавіча Сіюко: мы жылі ў вёсцы, размаўлялі з яе жыхарамі і пры гэтым паспявалі добра адпачыць!

— Хто з выкладчыкаў Вам найбольш запамніўся і чаму?

— У той ці іншай ступені запамніўся амаль кожны выкладчык, але цяпер, праз 12 год пасля заканчэння ўніверсітэта, з асаблівай цэльнай згадаю Генадзя Міхайлавіча Бабіна (дапамагаў ва ўсім і заўсёды), з якім мы падтрымліваем сувязь дагэтуль.

— Сёння ў 19 гадаках нашай краіны дзейнічаюць модныя бесплатныя курсы беларускай мовы «Мова нанова». Хто Вам прапанаваў стаць іх выкладчыкам у Магілёве?

— Заснавальнік курсаў — Глеб Лабадзенка. З таго часу прайшоў ужо чатыры гады, студэнтамі стала не адна сотня чалавек.

Для мяне выкладанне на курсах — не толькі вельмі цікавы і карысны вопыт працы з рознаўзроставай аўдыторыяй, але і магчымасць знаёмства з дасведчанымі людзьмі, адмысловаму ў сваёй справе, якія рэгулярна становяцца гасцямі нашых заняткаў.

Акрамя таго, неад'ёмнай часткай курсаў «Мова нанова — Магілёў» сталі канцэрты музыкі, з многімі з іх мы падтрымліваем цёплыя адносіны.

— Юрась, як даўно Вы пачалі займацца лёгкай атлетыкай і якіх вынікаў у гэтым відзе спорту дасягнулі?

— Пачаў займацца бегам

— Менавіта таму праз некалькі год працы настаўнікам я стаў рэдактарам гімназічнай газеты «Статус-КВО», рэдакалегія якой потым двойчы перамагала на рэспубліканскім конкурсе дзіцячых СМІ «Свежы вечер».

У сваёй працы я сумашчаю і настаўніцкую, і журналісцкую дзейнасць, што мне вельмі падабаецца.

— Узгадайце, калі ласка, адну з самых яркіх падзей Ваших студэнцкіх гадоў?

— Маё студэнцкае жыццё было вельмі цікавым і насычаным самымі рознымі падзеямі. Добра запомнілася фальклорная практыка ў Талачынскім раёне пад кіраўніцтвам Франца Іванавіча Сіюко: мы жылі ў вёсцы, размаўлялі з яе жыхарамі і пры гэтым паспявалі добра адпачыць!

— Хто з выкладчыкаў Вам найбольш запамніўся і чаму?

— У той ці іншай ступені запамніўся амаль кожны выкладчык, але цяпер, праз 12 год пасля заканчэння ўніверсітэта, з асаблівай цэльнай згадаю Генадзя Міхайлавіча Бабіна (дапамагаў ва ўсім і заўсёды), з якім мы падтрымліваем сувязь дагэтуль.

— Сёння ў 19 гадаках нашай краіны дзейнічаюць модныя бесплатныя курсы беларускай мовы «Мова нанова». Хто Вам прапанаваў стаць іх выкладчыкам у Магілёве?

— Заснавальнік курсаў — Глеб Лабадзенка. З таго часу прайшоў ужо чатыры гады, студэнтамі стала не адна сотня чалавек.

Для мяне выкладанне на курсах — не толькі вельмі цікавы і карысны вопыт працы з рознаўзроставай аўдыторыяй, але і магчымасць знаёмства з дасведчанымі людзьмі, адмысловаму ў сваёй справе, якія рэгулярна становяцца гасцямі нашых заняткаў.

Акрамя таго, неад'ёмнай часткай курсаў «Мова нанова — Магілёў» сталі канцэрты музыкі, з многімі з іх мы падтрымліваем цёплыя адносіны.

— Юрась, як даўно Вы пачалі займацца лёгкай атлетыкай і якіх вынікаў у гэтым відзе спорту дасягнулі?

— Пачаў займацца бегам

# В. М. ГЕНКИН: «ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ ЗА ТО, ЧТО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

День знаний, День учителя, День матери... Один за другим сменялись праздники на протяжении двух осенних месяцев. Но в этом списке для доцента кафедры общего и русского языкознания Владимира Максимовича Генкина есть еще одна особенная дата: 16 октября он отметил свой день рождения. Ему исполнилось 55 лет.

Педагог практически полжизни посвятил преподаванию в нашей альма-матер. Кстати, квалификацию «учитель русского языка и литературы» в свое время он также получил в ВГУ имени П. М. Машерова (тогда — Витебский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова). Несколько лет

**Самый незабываемый подарок на мой день рождения,** я надеюсь, еще впереди, поскольку мне хочется верить в будущее и в лучшее.

**Смыслом своей жизни я считаю** саму жизнь во всех ее проявлениях.

**Если бы я не был преподавателем, то стал бы следователем** (была такая мысль в юности).

**Люблю свою работу** за то, что чувствую себя на своем месте.

**Я никогда не смог бы простить** предательство и подлость.

**Мое главное достоинство** — наверное, мужская ответственность.

отработал учителем русского языка и литературы в витебских средних школах № 36, 40, 16.

В 1999 году преподавателю была присуждена ученая степень кандидата филологических наук, а в 2003 — присвоено ученое звание доцента. К слову, именно Владимир Максимович впервые подготовил и опубликовал «Словарь оттопонимных дериватов Витебщины». Помимо этого, ученый является соавтором нормативного справочника «Назвы населенных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць» (2009).

Сегодня юбиляр в гостях у нашей редакции и отвечает на вопросы традиционной анкеты.

**В свободное время я предпочитаю** чтение, интеллектуальные разговоры, плавание, походы в лес, театр и баню... На самом деле меня многое интересует и увлекает.

**Моя настольная книга** — это... На преподавательском столе редко лежит одна единственная книга, поэтому настольной нет, но есть любимые. Так, из художественных — «Мастер и Маргарита» и «Анна Каренина».

**В людях я ценю** многие качества, но больше всего интеллигентность и профессионализм.

**Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни должен** посмеяться над собой.



# УВЕРЕНА, ЧТО В ЖИЗНИ ВСЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

7 октября кандидату биологических наук, доценту кафедры анатомии и физиологии Марине Владимировне Шилиной исполнилось 55 лет. В свое время уроженка Ташкента (Республика Узбекистан) окончила Тираспольский государственный университет, где получила квалификацию «учитель математики и физики». С 1985 по 1988 год училась в аспирантуре Института генетики и цитологии НАН Беларуси. В нашем же университете преподает уже 30 лет. Среди научных интересов педагога — прикладная генетика и физиология. А вот о ее жизненных ценностях мож-

но узнать, познакомившись с нашей анкетой.

**Самый незабываемый подарок на мой день рождения...** Я ценю и благодарна за все знаки внимания. Очень трогательно, когда тебе дарят подарки, сделанные руками детей или близких тебе людей. В таких вещах всегда много любви и тепла.

**Смыслом своей жизни я считаю** находить интересное в каждом следующем дне.

**Если бы я не была преподавателем, то стала бы...** В жизни «было бы» — это иллюзия. Я думаю, что все складывается так, как должно быть, и то, что ты делаешь, — лучший вариант.

Поэтому к любой работе нужно относиться с любовью. Я благодарна Богу за то, что по жизни меня сопровождают замечательные люди, которые к тому же и настоящие профессионалы своего дела.

**Люблю свою работу** за то, что это творческий процесс. Благодаря ей я могу наблюдать смену поколений.

**Я никогда не смогла бы простить...** Неприятно, когда сталкиваешься с подлостью, обманом. Но такое случается... И, наверное, эти испытания для чего-то даются. Возможно, чтобы стать сильнее и осознать свою ценность. В подобных случаях нужно прощать себя и других за совершенные ошибки

и не заикливаться на обидах. Ведь тогда можно полноценно радоваться жизни.

**Мое главное достоинство...** У меня их три: оптимизм, надежность, любознательность.

**В свободное время я предпочитаю** побыть на природе, пообщаться с близкими мне людьми.

**Моя настольная книга...** Я много читаю, но это не художественная литература. **В людях я ценю** самодостаточность, творческий и пылкий ум, чувство юмора.

**Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни должен** почувствовать, что такое любить и быть любимым.

● ДАТА

# ОДНА БОЛЬШАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

2018 год для студии эстрадной песни «Шанс» особенный. Этой осенью коллектив отмечает свой юбилей. За 25 лет творческой деятельности «Шанс» подготовил множество молодых артистов. И сегодня он также продолжает выполнять свою почетную миссию. Но как же складывается судьба бывших вокалистов после окончания университета? Ответ на этот вопрос прост: большинство из них не перестает заниматься музыкой. Мы нашли таких ребят и попросили их немного понастольгировать.



**Елена Колесникова, выпускница факультета белорусской филологии и культуры:**

— С самого детства я увлекаюсь музыкой. Помню, как маленькой любила изображать певиц с микрофо-

ном-расческой в руках. Кроме того, у меня всегда была склонность к языкознанию. Думаю, что именно два этих фактора помогли мне в свое время сделать правильный выбор в пользу ВГУ имени П. М. Машерова. Но о сту-

дии эстрадной песни «Шанс» и о ее руководителе Валерии Антоновиче Доморацком узнала не в университете, а будучи школьницей.

Став вокалисткой этого творческого коллектива, я научилась верить в себя, не бояться ставить перед собой смелые цели и достигать их. Помню, как сначала волновалась перед концертами, а после, выступая на сцене, испытывала неизмеримую радость. Казалось, что от улыбок и аплодисментов зрителей у меня за спиной вырастают крылья.

И сегодня в памяти всплывают концерты на самых разных площадках, гастроли и, конечно, репетиции, на которых выбирали композиции, разучивали партии и просто встречались с приятными людьми. Мы были и являемся одной большой семьей. С некоторыми девочками до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга, несмотря на то, что живем в разных городах.

**Максим Писаренко, выпускник педагогического факультета:**

— Любовь к музыке я перенял от мамы, поэтому с шести лет занимаюсь этим видом творчества. Окончил музыкальную школу по классу фортепьяно, куда меня в детстве отдали учиться родители. В студенческие годы решил и дальше продолжать петь.

Моя история как вокалиста «Шанса» началась в 2012 году. Именно тогда я перевелся из Белорусского государственного университета культуры и искусств и, благодаря Валерии Антоновичу Доморацкому и декану педагогического факультета Инне Анатольевне Шараповой, стал студентом ВГУ имени П. М. Машерова.

За четыре года студия эстрадной песни подарила мне массу незабываемых эмоций и впечатлений. Благодаря «Шансу» я завел множество



новых знакомств, совершил десятки интереснейших поездок. И сегодня всплывают воспоминания, когда просматриваю фотографии того

времени. Спасибо этому коллективу за мою насыщенную и яркую студенческую жизнь!

**Инна ШИРКЕВИЧ.**

## О ПОЗДРАВЛЕНИИ

Почетной грамотой университета награждены: доцент кафедры мировых языков **Марина Леонидовна Дорофеевко**, доцент кафедры общего и русского языкознания **Анна Николаевна Деревяго** — за успешную организацию участия и эффективное сопровождение научно-исследовательских работ, представляемых на ежегодных республиканских конкурсах НИРС;

доцент кафедры химии **Татьяна Александровна Толкачёва**, доцент кафедры прикладной психологии **Наталья Валентиновна Кухтова**, старший преподаватель кафедры экологии и охраны природы **Андрей Борисович Торбенко** — за высокую активность и успешную организацию представления результатов студенческой вузовской науки на республиканских и международных научных и инновационных площадках;

доцент кафедры прикладного и системного программирования **Максим Геннадьевич Семёнов**, старший преподаватель кафедры прикладного и системного программирования **Сергей Владимирович Сергеевко**, преподаватель кафедры прикладного и системного программирования **Александр Игоревич Никитин** — за успешную реализацию и высокие показатели в работе с учащимися Витебской области в рамках проекта IT-академии «МИР будущего».

Некоторые студенты нашей альма-матер, к сожалению, даже не подозревают о том, какие двери перед ними открыты во время учебы. Это возможность не только получить качественные знания и перенять опыт у высококвалифицированных преподавателей, принять участие в научных конференциях, реализовать себя в творчестве или в спорте, но и пройти стажировку за границей. Как это сделать?

О своем опыте обучения в Венгрии рассказал студент 4-го курса факультета математики и информационных технологий **Антон Максименков**.

### С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Выбор стажировки за границей можно самостоятельно (это немного сложнее) или с помощью сотрудников отдела международных связей нашего университета. Они помогут подобрать оптимальные варианты, ответят на все интересные вопросы и подскажут, как правильно оформить необходимые документы.

Под их руководством Антон заполнил онлайн-заявку, подготовил мотивационное письмо и сделал выписку из зачетно-экзаменационной ведомости. На это ему потребовалось всего два дня, да и то с учетом переводов, подписей и заверений.

### ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

После того как документы были отправлены, студент прошел собеседование и два тестирования.

«Со мной долгое время никто не связывался, и, чес-

## О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

# АНТОН МАКСИМЕНКОВ: «ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШИЙ ШАНС ПОПАСТЬ НА СТАЖИРОВКУ ЗА РУБЕЖ — ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ!»

тно говоря, я уже подумал, что меня не выбрали, но в середине июля мне пришло письмо. В нем говорилось, что я получил стипендию на годичное обучение в Университете прикладных наук имени Кароя Эстерхази (г. Эгер, Венгрия). Я подтвердил заявку, выслал оставшиеся документы и стал собираться в дорогу», — вспомнил Антон.

### ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Студентов из других стран в Эгере поселили в хостеле. Ребятам бесплатно предоставили визу, проживание, обучение и медицинскую страховку, а также стипендию в размере чуть более 40 тысяч форинтов (приблизительно 120 евро). По словам Антона, в целом этой суммы вполне хватало на повседневные нужды.

### ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Если в белорусских учреждениях высшего образования ребята привыкли к тому, что расписание составляется и утверждается в деканате, то в венгерских — сам студент с помощью учебной системы «Нептун» решает, когда и

какие занятия он будет посещать.

«Кто любил подольше поспать, тот выбирал пары в вечернее время, а кто хотел, чтобы его день был максимально свободен, ходил на лекции с утра. Были и такие ребята, которые несколько дней учились с утра до ночи, чтобы потом оставшуюся часть недели посвятить отдыху и развлечениям», — поделился впечатлениями Антон.

Еще студента немного удивило то, что каждое занятие в Венгрии длится полтора часа, а все преподаватели университета — практики, работающие на полставки на предприятиях.

В отличие от отечественных учреждений высшего образования, в венгерских действует пятибалльная система оценки знаний, причем минимальный балл, который может получить студент, — 2.

### О ЖИЗНИ В ВЕНГРИИ

Университет для приезжих студентов организовал за свой счет экскурсии как по городу, так и за его пределами. Потрясающие впечатле-

ния остались у Антона от Будапешта и от одного из самых крупных озер Венгрии — Балатона.

«Иногда у нас возникали проблемы в общении с местными жителями, — отметил юноша. — Дело в том, что некоторые из них стеснялись разговаривать на английском языке. Порой они делали вид, что не понимают, что им говорят. А вот студенты-сверстники с радостью шли на контакт и помогали во всем. Кстати, в Венгрии было немало знакомых, кто знал русский язык».

### ВМЕСТО ЭПИЛОГА


Антон и сегодня поддерживает отношения с ребятами, с которыми проходил стажировку, в основном переписывается в Facebook.

«Сказать, что стажировка дала многое, — ничего не сказать. Это и межкультурное общение, и другая страна, и интересная учеба, и бесценный опыт, который, несомненно, пригодится мне в жизни. Но, пожалуй, к переезду в Венгрию я не готов, пока что меня устраивают предложения о трудоустройстве в Беларуси. А всем сту-

дентам нашего университета могу посоветовать одно: учась, не упускайте ни одной возможности. Если у вас есть хоть малейший шанс попасть на стажировку за рубеж —

воспользуйтесь им!» — подытожил Антон.

Подготовила **Алеся ДУБРОВСКАЯ**. Фото из личного архива респондента.



## О ВДОХНОВЕНИИ



— Меня зовут **Майя Климкович**. Я родом из города **Борисова**. Учусь на втором курсе факультета социальной педагогики и психологии **ВГУ имени П. М. Машерова**.

*Основное мое хобби — это познавать. Когда познаю нечто новое, то понимаю, что не стою на месте, а нахожусь в непрерывном развитии. Именно это позволяет питать душу и разум. Познание — это мой источник энергии, свободы и вдохновения.*

*«Carpe diem, carpe viam. Лови момент, живи здесь и сейчас. Уже нет прошлого, еще нет будущего, а*

*есть сейчас. Наслаждайся жизнью, не откладывая мечты на потом, успевай сорвать все розы, пока молод. Спешу творить, жить и просто быть. Если любишь, то люби до самого конца всем сердцем и душой. Будь предан себе, любимым и делу жизни. Живи каждым моментом, каждым вдохом, каждой клеточкой...»*

\*\*\*

Исходит добрый, нежный свет,  
Рискнувши, поглощен был тьмою,  
И между тем еще живой он,  
Наносит скорый свой ответ  
Атакой мощною, лихою.  
Давно известно на Земле:  
Мир тьмы жесток и беспощаден.  
Исход решен. Чего же ждать нам?  
Тьма забрала прекрасный свет,  
Решив запрятать в бездну грязи.  
Истории пришел конец. Казалось,  
ЕСЛИ быть не может. Но  
Видим мы, что тьму тревожит  
Невинный золотой рассвет.  
А возможно ль спрятать свет?

\*\*\*

Не сумуйце, мілы сябар:  
Нішто не вечна ў жыцці.  
Учора Бог, а сёння д'ябал —  
Ніколі іх не абысці.  
Каго падтрымліваем зараз,  
Якія думкі мы вядзем?  
Ніхто не ведае наш розум,  
Каб быць суддзёю гэтых дзён.  
Але ўсё ж такі скажу я:  
Які б вы бок ні прынялі,  
Я буду з вамі і на піку,  
І застануся ў зямлі.  
Бо чалавеку неабходна,  
Каб нехта помніў пра яго  
І каб душа яго ляцела  
З надзеяй, верай у дабро.

\*\*\*

Усе слёзы высыхлі даўно,  
А сэрца як нямое стала.  
Трымціць ці не — усё адно.  
Мне важна толькі, каб маўчала.

І плакаць болей не хачу,  
Бо сёння я мацнейшай стала,  
А тое сэрца, што балела,  
Цяпер навекі замаўчала.

\*\*\*

Колькі б ні было гадоў мне,  
Колькі б ні прайшоў я вёрстаў,  
Буду памятаць сваіх дзядоў,  
Якіх забрала неба ў госці.  
Якіх ніколі не спаткаю  
І не скажу ім: «Прывітанне!»  
Але заўсёды помніць буду  
Сваё каранне ў час змагання.

**В** октябре в нашем университете прошел конкурс «Студент года ВГУ — 2018». По его итогам победителем стала третьекурсница филологического факультета Ольга Курганова. После церемонии награждения мне удалось пообщаться с девушкой лично. Как выяснилось, это очень разносторонний и интересный человек.

Мы подготовили три интересных факта о победителе.

**Оля — открытая, дружелюбная и добрая девушка**

Для нее не составляет труда подойти к незнакомому человеку и с ним познакомиться, ведь студентка считает себя довольно активной и общительной. У нее огромное количество друзей. Можно сказать, что Оля — душа компании, поскольку на каждой ситуации у нее найдется множество забавных историй. Помимо этого, она стре-

# ТРИ ФАКТА ОБ ОЛЬГЕ КУРГАНОВОЙ, «СТУДЕНТЕ ГОДА ВГУ — 2018»

мится совершать добрые дела. С 2016 года состоит в волонтерской группе филологического факультета. Девушка участвовала в таких городских акциях, как «Доброе сердце», «15 добрых дел», «Чистый лес» и др.

**«Люди, с легкостью изучающие иностранные языки, чаще всего обладают сильным характером»**

Если верить этому высказыванию немецкого публициста и писателя Людвиг Бёрне, то Оля может свернуть горы, ведь девушка владеет четырьмя языками. В школе изучала английский. В дальнейшем, чтобы усовершенствовать свои зна-



ния, читала множество книг любимых зарубежных писателей и смотрела сериалы на языке оригинала. Позже в университете внимание студентки привлекли польский и немецкий языки. К слову, последний понравился своим звучанием и стройностью системы. Профессиональную же деятельность девушка хочет связать с языком Поднебесной, поскольку она влюблена в самобытную культуру Китая. Вдобавок ко всему, в будущем третьекурсница планирует выучить еще и испанский язык.

**С музыкой по жизни**

С раннего детства девушка занимается вокалом. На

конкурсе «Студент года ВГУ — 2018» она продемонстрировала свой талант, исполнив собственную версию песни Рианны «Diamond».

Вскоре Оля Курганова представит наш университет на областном этапе конкурса «Студент года — 2018». Пожелаем ей удачи, а также дальнейших творческих и личных успехов.

**Надежда ПРИКАЗЧИКОВА, студентка 2-го курса ФлФ.**

**Фото О. ЛУЗГИНОЙ.**

Более подробно о том, как проходил конкурс, смотрите на сайте нашего университета.



**СПОРТ**

## БЕГ С НУЛЯ, ИЛИ СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

Осенний кросс — одно из спортивных мероприятий, которое является традиционным для нашего университета. Этот учебный год также не стал исключением: 10 октября студенты всех

курсов и факультетов приняли участие в забеге. В итоге призовые места распределились следующим образом: среди девушек золото завоевала команда ФФКиС, вторыми стали студентки

ФлФ, а третьими — представительницы БФ. Юноши также показали отличные результаты: первое место у студентов ФФКиС, за ними — спортсмены ФМиИТ, бронза досталась ребятам ФОИГ.

Наверняка участники осеннего кросса не понаслышке знают о многих тонкостях занятия легкой атлетикой. А как быть бегунам-новичкам и просто любителям здорового образа жизни? Об этом я побеседовала со старшим преподавателем кафедры физического воспитания и спорта **Андреем Иосифовичем Серебряковым**.

— **Андрей Иосифович, среди студентов нашего университета есть много желающих поближе познакомиться с легкой атлетикой. Скажите, с чего стоит начать и что должен знать каждый потенциальный легкоатлет?**

— Считаю, что в первую очередь необходимо смотировать себя на активный образ жизни. Цель может быть у каждого своя: одни хотят привести свое тело в порядок, другие — составить компанию лучшему другу. Главное — чтобы было жела-

ние заниматься. Если же его нет, то не будет и результата.

— **На Ваш взгляд, какое время дня лучше всего посвятить спорту?**

— Думаю, каждый сам выбирает, когда ему удобнее заниматься. Это зависит от того, к какому типу людей вы принадлежите: к сове или к жаворонку. Утренние спортивные упражнения скорее относятся к зарядке, а вот выполнение вечерних — вполне можно считать полноценной тренировкой.

— **Сколько дней в неделю лучше всего уделять тренировкам?**

— Как известно, зарядку лучше делать каждое утро. Что касается самих тренировок, то их необходимо проводить три раза в неделю. Конечно, по желанию можно и больше.

— **Какая нагрузка должна быть для спортсменов-новичков?**

— Она должна быть оптимальной. В целом же это достаточно индивидуально. Если говорить о занятиях бегом, начинать можно с 2—3 минут, потихоньку увеличи-

вая время. Но если вы чувствуете, что пока такой норматив вам не под силу, то стоит остановиться.

— **За окном уже осень, а скоро и вовсе наступит зима. Как необходимо одеваться и где лучше всего тренироваться в холодное время года?**

— В осенне-зимний период на помощь приходит беговая дорожка. Также можно бегать по кругу в спортивном зале. Если же все-таки тренировка проходит на улице, следует уделить внимание одежде. Она должна быть легкой, удобной, но в то же время согревающей. Отличной подойдут хлопчатобумажные ткани. Главное — чтобы вам было комфортно.

— **Андрей Иосифович, Вы не первый год участвуете в Минском полумарафоне. Расскажите, как готовитесь к забегу?**

— За несколько недель до соревнований я начинаю активно бегать. Делаю также зарядку по утрам и придерживаюсь правильного питания, ведь оно должно быть полноценным: белки, жиры, углеводы. Получить заряд бодрости помогает необхо-

димое количество витаминов.

— **Что бы Вы посоветовали студентам, желающим достигнуть значительных результатов в легкой атлетике.**

— Только вперед! Это если кратко. А вообще, необходимо поставить перед собой цель. Например: «Хочу стать лучшим!» Тогда все точно получится.

— **Спасибо за интересный разговор. Думаю, что Ваши рекомендации пригодятся начинающим спортсменам и будут для них весьма полезными.**

**Алеся ДОЛЖЕНКО, студентка 3-го курса ФлФ.**

**На снимке: А. И. Серебряков со своими студентками — участницами кросса.**

**Фото А. ДУБРОВСКОЙ.**

**Фоторепортаж с кросса смотрите на сайте.**



Бронзовым, серебряным и золотым оказался сентябрь для спортсменов-учащихся специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва первичной организации профсоюза работников ВГУ имени П. М. Машерова.

Какие награды завоевали ребята?

**Медали разного достоинства на Кубке Европы по кикбоксингу**

Кубок Европы по кикбоксингу среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок проходил 9 сентября в Праге. В престижных соревнованиях приняли участие около 220 человек из 16 стран.

Витебскую детско-юношескую спортивную школу представляли Евгений Червинский, Артур Винокуров и Алексей Комешко (тренер-

преподаватель ребят — выпускник нашего университета Евгений Гуценко).

В весовой категории 63,5 кг среди юниоров серебряную награду завоевал Артур Винокуров. Юноша также стал победителем в номинации «Самый быстрый нокаут Кубка Европы — 2018», после того как в полуфинале нокаутировал спортсмена из Польши. А в весовой категории 81 кг среди юниоров лучшим стал Евгений Червинский.

**Бронзовая награда на первенстве мира**

Участники из 63 стран собрались в середине сентября на первенстве мира по кикбоксингу среди юниоров, юниорок, юношей, девушек в Венеции (Италия).

Под руководством тренера Евгения Гуценко ответственно подготовился к соревнованиям учащийся спе-

## ПОБЕДЫ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

циализированной ДЮСШОР профсоюза работников ВГУ имени П. М. Машерова Кирилл Воробей. Юноша завоевал бронзовую награду.

**Серебро в составе команды**

В конце сентября Витебск встречал участников первенства Республики Беларусь по мини-баскетболу среди юношей 2006—2007 годов рождения. Соревнования проходили на базе Витебского центрального спортивного комплекса, а за победу боролись 7 команд — представители областей республики и столицы.

Среди юношей, отстаивавших честь Витебской области, были восемь учащихся

детско-юношеской спортивной школы профсоюза.

Витебчане уверенно выиграли четыре игры, а в финале до победы им не хватило четырех очков. В результате они заняли второе место.

Одним из лучших игроков первенства был признан Кирилл Чулков, а самым полезным игроком — Давид Мукете. Подготовила юношей к соревнованиям Дарья Владимировна Потупчик.

**Собственная информация.**

**На снимке:** Кирилл Воробей с тренером Евгением Гуценко.

**Фото из архива ДЮСШОР профсоюза работников ВГУ.**



За оказанное содействие в проведении соревнований по летнему многоборью «Здоровье» среди предприятий, организаций и учреждений администрация Первомайского района выражает благодарность ректору нашего университета А. В. Егорову, а также декану факультета физической культуры и спорта Д. Э. Шкирьянову, начальнику спортивного клуба О. В. Головинцу и всем представителям команды, занявшим третье место в соревнованиях.